

**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ
АДКАЗНАСЦІО «Мамрам»**

231281, Ліда, вул.Фурманова 37В
р/р ВУ41ВПСВ30121510980179330000
у ЦБУ 401 ААТ «БПБ-Збербанк», Ліда БИК ВПСВВУ2Х
УНП 591312343
тэл./факс (0154) 611-565, list@mamram.by

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мамрам»**

231281, Лида, ул. Фурманова 37В
р/с ВУ41ВПСВ30121510980179330000
в ЦБУ 401 ОАО «БПС-Сбербанк», Лида БИК ВПСВВУ2Х
УНП 591312343
тел./факс (0154) 611-565, list@mamram.by

№ 275/33/Л ад 07.09.2020г.
На № _____ ад _____ 2020г.

Ашмянскі раённы выканаўчы камітэт

Прашу размясціць на афіцыйным сайце Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта аб'яву наступнага зместу:

Ліквідатар ААТ «Ашмяны-Лён» – ТАА «Мамрам» - аб'яўляе аб правядзенні паўторнага аукцыёну па продажу будынкаў:

- **прадавец – ААТ «Ашмяны-Лён» (УНП 500117073);**
- **арганізатар аукцыёну – ТАА «Мамрам»;**
- **форма правядзення – электронны аукцыён;**

Лот №	Назва	Год	Стартавы кошт, руб.
1.	Будынак бытавога корпуса і воданепарная вежа. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>бытавы корпус</u> , інв.№ 440/С-12680, агульная плошча 1844,60 м.кв. Капітальная будова – будова спецыялізаваная вадагаспадарчага прызначэння, найменне – <u>воданепарная вежа</u> , інв.№ 440/С-12818, агульная плошча 4,70 м.кв. размешчаны па адрасе: Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003328 плошчай 0,5648 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,5648 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,029 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак Агульны кошт лоту	1981 1981	46068,00
2.	Адміністрацыйны будынак з бятоннымі плотамі і зялёнымі насаджэннямі. Капітальная будова – будынак адміністрацыйна-гаспадарчы, найменне – <u>адміністрацыйны будынак</u> , інв.№ 440/С-12710, агульная плошча 460,50 м.кв. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>будынак склепу-ледніку</u> , інв.№ 440/С-12743, агульная плошча 57,20 м.кв. размешчаны па адрасе: Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003329 плошчай 0,2833 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2833 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0019 га – ў ахоўных зонах электрычных сетак Агульны кошт лоту	1982 1964	14616,00
3.	Будынак кацельні, падстанцыі і кастразборнік цагляны. Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай прамысловасці, найменне – <u>кацельня</u> , інв.№ 440/С-10211, агульная плошча 859,7 м.кв. Капітальная будова – будынак спецыялізаваны энэргетыкі, інв.№ 440/С-9787, агульная плошча 8,7 м.кв.	1981	52134,00

	<p>размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3</p> <p>Капітальная пабудова – кастразборнік цагляны, інв.№ 440/С-12740</p> <p>Зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 0,2998 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 0,2298 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0196га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў</p>		
4.	<p>Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 1 501,1 м.кв.</p> <p>размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6</p> <p>Доля 1501,1/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў</p>	1981	36588,00
5.	<p>Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 481,4 м.кв.</p> <p>размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6</p> <p>Доля 481,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў</p>	1981	11736,00
6.	<p>Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 327,5 м.кв.</p> <p>размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6</p> <p>Доля 327,5//8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў</p>	1981	7986,00
7.	<p>Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 1 109,4 м.кв.</p> <p>размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6</p> <p>Доля 1109,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў</p>	1981	27042,00
8.	<p>Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 715,3 м.кв.</p> <p>размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3/6</p> <p>Доля 715,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання,</p>	1981	17436,00

	абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў		
9.	Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 143,3 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 143,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	3492,00
10.	Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 773,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 773,4/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	18852,00
11.	Ізаяванае памяшканне ў капітальнай будове – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці, найменне –галоўны вытворчы комплекс, інв.№ 440/С-12709, плошча 5 199,3 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3/6 Доля 5199,3/8401 ў праве пастаяннага карыстання зямельным надзелам з кадастравым нумарам 424950100001002028 плошчай 1,6684 га, прадстаўлены на праве пастаяннага карыстання, абмежаванні (абцяжаранні) – 1,6684 га ў водаахоўнай зоне ракі, 0,0033га ў ахоўнай зонемагістральных трубаправодаў	1981	126732,00
12.	Капітальная будова – будынак апрацоўчай прамысловасці інўага прызначэння. найменне – Стайня, інв.№ 440/С-12721, агульная плошча 81,9 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/15	1964	3942,00
13.	Капітальная будова – будынак апрацоўчай прамысловасці інўага прызначэння. найменне – будынак тэхналагічнай помпавай, інв.№ 440/С-12797, агульная плошча 513,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/14	1982	24696,00
14.	Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўчай прамысловасці. найменне – Фільтркамера, інв.№ 440/С-12722, агульная плошча 1084,4 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/12	1980	52158,00
15.	Капітальная будова – будынак апрацоўчай прамысловасці інўага прызначэння. найменне – будынак сталярнай майстэрні, інв.№ 440/С-9785, агульная плошча 99,5 м.кв.		4788,00

	размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Льнозавадская, 3/9		
--	---	--	--

- крок аўкцыёну – 5% стартавага кошту;
- мінімальны кошт не можа быць меншым за вызначаны ў дадзенай аб’яве;
- таргі праводзяцца ў Адзінзіннай сістэме электронных таргоў з 07.09.2020г. па 11г.57хв., 21.09.2020г., на электроннай пляцоўке www.torgi.gov.by
- тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (А-1), list@mamram.by
- www.mamram.by ; <https://vk.com/mamram.belarus>

Ліквідатар -
дырэктар ТАА “Мамрам”



А.І.Ходар